

# паэзія

павэзія

## Сяргей Законьнікаў



...Чаму парушылася крэўнасьць  
Народу,  
Мовы  
І зямлі?..

## На высокай, абрывістай ноце...

### ПЫТАНЬНІ

Айчына... Праз вякі – дарога...  
У сплаве глебы і людзей  
Я адшукаў ня надта многа  
Цьвярдога грунту для надзей.

Мой край,  
Мой рай – прыгожы, ціхі –  
Расхістваюць ва ўсе бакі  
Выказынікі славянскай пыхі:  
Гарэлка,  
Мат  
І кулакі.

Няўжо балоты вінаваты,  
З якімі міру не было,

Што твань пералілася ў хаты  
І ў души, каб згасіць съятло?

Але ж ёсьць волі вечнай поле,  
Да працы невыводны гарп.  
Чаму тады заўсёды доля  
Хаваецца то ў фарс, то ў жарт?

Што тут – характару няпэўнасць  
Ці страх, якога не збылі?  
Чаму парушылася крэўнасць  
Народу,  
Мовы  
І зямлі?

Айчына, ты сама – пытанье,  
Што болем кружыць галаву...  
Ня ведаю – якою станеш?  
Але ты ёсьць,  
І тым жыву.

\* \* \*

Беларусь драўляная,  
Беларусь каменная  
Абыходзяць бокам  
Вечны шлях добра,  
З панталыку зьбітая  
Пустадомства зъменамі,  
Мову – свой ратунак –  
Гоняць преч з двара.

Беларусь драўляная,  
Беларусь каменная  
Думаюць, што зрадай  
Купяць нейкі рай.  
Ім ня чутны слова  
Горкія, сумленныя:  
«Стай народ над прорвай  
І глядзіць за край».

Беларусь драўляная,  
Беларусь каменная  
Ведаць не жадаюць:  
Хто яны, адкуль?

А нашчадкам спаліць  
 Сэрцы памяць генная,  
 Прыйдзеца развязваць  
 Роднасьці хатуль.

Мова незаменная,  
 У вяках нятленная,  
 Не зважай на зьдзекі,  
 Мкні съятую плынь.  
 Беларусь драўлянью,  
 Беларусь каменню  
 Выбач ці ня выбач,  
 Толькі не пакінь...

### З КРУТОГА БЕРАГУ

Зямля, што калыхала сны,  
 На яве заплывае ў вочы.  
 З кругога берагу Дзьвіны  
 Гляджу я на абсяг сірочы.

Нібыта толькі што вайна  
 Круціла тут зынішчэння жорны:  
 Дыміць тарфянік, як віна,  
 Ад груганоў у небе чорна.

Клыкі быкоў ашчэрыў мост –  
 Ён мёртвы,  
 I на колах тоны  
 Дагэтуль тораць шлях наўпрост  
 Па долях хісткага пантону.

Водаахойнай паласы  
 Фашысты нават не кранулі,  
 А зараз гонкія лясы  
 Свае акулы праглынулі.

Агромісты, скразны прагал  
 Адкрыў і высьвеціў тым самым  
 Дурноты кіраўнічай шал,  
 Пустых, гаротных вёсак драму.

Там, дзе стаяў,  
 Як съвечка,  
 Храм,

Дзе сьвінні месціліся потым,  
З кустоў шэры блочны хлам  
Тырчыць,  
Навейвае маркоту.

Шыкоўны кожны церамок,  
Што ў панскі парк  
Прыйшоў ня госьцем,  
Не весяліць раскошай зрок.  
Яны – як пліты на пагосьце.

Жарствою думкі зашуршаць,  
Пасыплюцца ў адным кірунку.  
Калі скалечана душа,  
Жыццю ня будзе паратунку.

Канца і краю не відаць  
Хістаньням,  
Зъменам недарэчным...  
І толькі мудрая вада  
Цячэ спакойна,  
Вольна,  
Вечна.

\* \* \*

Зноў клін жураўліны прастуе праз долю,  
Ды я ўспамінаю – настрою няўлад –  
Пра птушку, якую пусьцілі на волю,  
А тая вярнулася ў клетку, назад.

“Няўжо і з людзьмі вечна будзе такое?” –  
Трапечацца думка  
Ж сэрца дзяўбе  
У клетках  
Сусьевету,  
Планеты,  
Пакоя,  
У клетцы найпершай – самога сябе.

\* \* \*

### *Вользэ ПАТАВАЙ*

У съвеце, дзе спакой бясконца засыцяць  
То бой крылавы,

То парадаў медзь,  
Шукае кожны свой акраец шчасьця,  
А ў чым яно – няпроста зразумець.

Ды не стаміўся ціхі голас Бога,  
Які гучыць нязъменна з веку ў век:  
«Адну любоў, што стане абярогам,  
Пакінь жыцьцю,  
Съмяротны чалавек...»

І сапраўды –  
Не для таго сустрэцца  
Нам выпаў шанц, каб крута павяло  
Да згубнасьці няўстойлівую стрэлку  
На вагах,  
Дзе ляжаць дабро і зло.

Як можна долі непаўторнай здрадзіць,  
Яе давер варожасцю спаліць,  
Калі яна дала такую радасць –  
Любіць кагосьці і любімым быць?

Душа мая любові мову ловіць,  
Каб цешыцца,  
Запісваць,  
Паўтараць.  
Я толькі ў ёй знайсьці спрабую слова,  
Пасля якіх нястрашна паміраць.

## ПАЭТ І КАМПУТАР

Гадам паглядаючы ўсьлед,  
Сваю трагічную сцэнку  
Падкінуў неяк паэт  
Кампутару для ацэнкі:

«За ноччу ранак ідзе,  
Ды вось тут якая штука:  
Мой новы чарговы дзень –  
Відаць, з сабою разлука?...»

Яго ня зьдзівіш нічым,  
Кампутар рабіць ахвочы.  
Працягласць веку мужчын  
Раскінуў на дні і ночы.

Жыцьцёвы калейдаскоп  
 Правёў праз іншыя прызмы...  
 I ўрэшце ён зморшчыў лоб –  
 Не разумее трагізму.

\* \* \*

Рухнуў час.  
 Заблыталіся стрэлкі,  
 Аблупіўся вечны цыферблат...  
 I жыцьцё паднесла на пахмелку  
 Поўны кубак горкіх, страшных страт.

Адчуваю, што жывы нібыта:  
 Дыхаю,  
 Хаджу,  
 Гляджу,  
 Пішу...  
 Толькі час,  
 Як храм ад дынаміту,  
 Рухнуў...  
 Пыл садзіца на душу.

## ПОТЫМ

Калі вясновы цёплы лівень  
 Люляў зялёную лістоту,  
 Тады,  
 Наіўны і маўклівы,  
 Ты думаў:  
 «Шчасьце прыйдзе потым...»

У кветках,  
 У пчаліным гудзе,  
 Каханыня ўсьмешкаю сагрэты,  
 Праз нерашучасць прамарудзіў  
 Да кроплі выпіць ласку лета.

I нават з белай галаюю,  
 З рубцамі немалой адлагі,  
 Ад восені ты не засвоў  
 Урок душэўнай раўнавагі.

А зараз у марознай цішы  
 Стайш зънямела і асьлепла,

Нібыта ў съвет  
Яшчэ раз выйшаў  
Пасьля жыцьця,  
Дзе рай і пекла.

Тут не шуміць трава густая,  
Маўчаць скалелыя сумёты.  
Завея долю замятае,  
Ёй невядома слова: «Потым...»

\* \* \*

Старэ ўсё ў жыцьці імклівым  
І непазбежна адыходзіць...  
Мянняюцца ландшафт і клімат,  
Віруюць перамены ў модзе.

Дапытлівасьць рашучым чынам  
Шлях у нязьведанае торыць.  
Хто ўспомніць дымную лучыну,  
Калі сядзіць прад маніторам?

Даўно ўжо гонка пачалася,  
Каб паскарацца год ад году.  
І мы гучым у новым часе  
Гудком забытым параходу.

Ды прабіваецца праз вусыціш  
Жывое пачуцьцё бяз стомы.  
З дрыготкіх, неспатольных вуснаў  
Зноў вечнасьць чуе шэпт знаёмы.

«Кахаю...» — як вянок надзеі,  
«Кахаю...» — як быцьця аснова.  
Ня старыцца, а маладзее  
Адно —  
Для ўсіх съятое —  
Слова.

## ГАЛІНКА

Ты адхінула росную галінку,  
Адкрыла мне чаромхавыя нетры.  
І я да цішы белай прытуліўся  
І захлынуўся маладым паветрам.

Пасьля вяртала памяць неаднойчы  
 Імгненъне, дзе адчайна выплывалі  
 З пялёсткавай завеі толькі вочы,  
 Шчасльвия, без парушынкі жалю.  
 Мой дзень,  
 Як колас, долу пахіліўся  
 У полі апусьцелым, безгалосым...  
 А тая – з-пад рукі тваёй – галінка  
 Калышацца, гайдаецца над лёсам.

\* \* \*

Пабольшаў дзень на вераб’іны крок...  
 А вось і ён валтузіцца над бэзам:  
 То «чык-чырык»,  
 То раптам скок-паскок –  
 Вясну вітае радасны гарэза.

Папіў вады з праталін і замёр,  
 Цікуе круглым хітраватым вокам.  
 Яму няўцям, што ёсьць людскі дакор,  
 Што клічуць недарэчным абібокам.

А той, хто аўтар велічнай гульні,  
 Да жэўжыка прэтэнзіі ня мае  
 І лічыць роўным між усёй радні,  
 Якая на быцьцё іспыт трymae.

Адчуў сваім няўтомніка і я,  
 Каўтаю побач пасвяжэлы вецер.  
 Мне даспадобы стойкасьць вераб’я,  
 Яго прысутнасьць у няпростым съвенце.

### “Давай палятаем!”

Прыладзіў яе ні высока, ні нізка  
 Мой дзед у вайною нязнішчаным садзе.  
 На промнях нябесных павісла калыска,  
 На крэўнай любові, якая ня здрадзіць.

Вяртаюцца сном даўняй явы хвіліны,  
 Дзе квецень густая пад сонцам зіхцела,  
 Дзе гладзіў я кволай далонькай сівіны,  
 Імкнуўся ў нязнасьць даверліва, съмела.

А дзед барадою казыча мне шчокі,  
У вочы глядзіць – дзень наступны вітае,  
Калыску разгойдае шчодрай пяшчотай:  
«Ну што, мой саколік, давай палятаем!»

І я паляцеў пуцявінаю долі,  
Дзе радасьць і гора зацята мяжуюць.  
Цяпер на яе з вышыні неспатолі  
Гляджу са зъдзіўленынем, нібы на чужую.

Душа, закранутая рухам касьмічным,  
Адчайна трыміць, як у першым палёце.  
Жыцьцё, што здавалася вечным  
і звычным,  
Гучыць на высокай, абрывістай ноце.

Яно ломіць крылы, як вольная птушка,  
І толькі любоў мне адвагу вяртае...  
Унука Франьцішка я ўзыняў,  
каб пагушкаць:  
“Ну што, мой саколік? Давай палятаем!”

### ШМАТКРОП’Е

Ніхто не прымушаў,  
Я выбраў сам  
Жыцьцё з тэмператураю кіпеніня.  
Паэзія – адкрыты, вольны храм,  
Ды тут маліцца нельга без натхненіня.

Для рамяства бязылітасна жывеш,  
Гадуючы душэўны ўзмах па краплі.  
І вось, здаецца, нарадзіўся верш,  
Але за ім – бясконцае шматкроп’е...

